

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

№ 28 (6864) | 11 снежня 1940 г., серада | ЦЕНА 10 КАП.

**ВЫБАРЧАЯ КАМПАЊІЯ ПА АСПАВІЦКАЙ ВІБАРЧАЙ АКТУВУ.** Тав. І. С. Былінскі вылучан кандыдатам у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР.

Пленум Варашылаўскага РК КП(б)Б.  
Соцыялістычнае спаборніцтва лесарубаў і возчыкаў.  
**ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ:**  
С. Іонашаў — Права ініцыятывы і райком ЛКСМБ.  
Абласная нарада партіяўматэраў.  
У Мінскім гарэме КП(б)Б.

**АРТЪКУЛЫ:**  
С. Казначоў — Не кіруюць падрыхтоўкай да выстаўкі.  
А. Дрымер — Чаку астае Слуцкая МТС.  
Л. Гурфіньскі — За сумесную дружную работу!  
**БАРАНАВІЦКАЯ ОБЛАСЦЬ ПАПРЭДАДНІ ВІБАРАУ.**  
І. П. Тур — Таржаство савецкай дэмакратыі.  
С. Гальзон — За народных кандыдатаў.  
А. Станіслаўскі — Светлы шлях.  
Я. Качан — Бараньбіг-рэвалюцыянер.

В. Д. Драно, Э. Ф. Южневич — Вёска перад выбарамі.  
Р. В. Замброўскі — Так было...  
**ЗА РУБЯЖОМ:**  
Германскія паведамленні.  
Ангійскія паведамленні.  
Выпікі бамбардзіроўкі Лондана.  
Новыя пазначэнні ў ангійскай арміі.  
Становішча на граніцы Інда-Кітая і Таі.  
Ваенныя з'явілі ў Кітаі.  
Звонкі італьянскага камандавання.

## КАНФЕРЭНЦЫЯ БОЛЬШЭВІКОЎ ЗАХОДНЯЙ АСОБАЙ ВАЕННАЙ АКТУВУ

У Мінску адкрылася XV акруговая партыйная канферэнцыя армейскіх палітычных асобаў Заходняй Ваеннай Актывы. Дзеньнае ўраўнаважанае ўдзяленне ўдзельнікам канферэнцыі ўважанае ў якасці пераважнае баявой падрыхтоўкі і палітычнай работы.

Партыйна-палітычныя работнікі сканцэнтравана свая ўвагу на рабоце ў ролі батараў, эскадронаў, дзе куюцца баявыя поспехі. Яны абмяркоўваюць пазіцыю партыйных і камсомольскіх работнікаў мастэрства большэвіцкага кіраўніцтва.

Большэвіцкая партыйная праца ў ролі батараў і эскадронаў, дзе куюцца баявыя поспехі. Яны абмяркоўваюць пазіцыю партыйных і камсомольскіх работнікаў мастэрства большэвіцкага кіраўніцтва.

Большэвіцкая партыйная праца ў ролі батараў і эскадронаў, дзе куюцца баявыя поспехі. Яны абмяркоўваюць пазіцыю партыйных і камсомольскіх работнікаў мастэрства большэвіцкага кіраўніцтва.

Большэвіцкая партыйная праца ў ролі батараў і эскадронаў, дзе куюцца баявыя поспехі. Яны абмяркоўваюць пазіцыю партыйных і камсомольскіх работнікаў мастэрства большэвіцкага кіраўніцтва.

Большэвіцкая партыйная праца ў ролі батараў і эскадронаў, дзе куюцца баявыя поспехі. Яны абмяркоўваюць пазіцыю партыйных і камсомольскіх работнікаў мастэрства большэвіцкага кіраўніцтва.

Большэвіцкая партыйная праца ў ролі батараў і эскадронаў, дзе куюцца баявыя поспехі. Яны абмяркоўваюць пазіцыю партыйных і камсомольскіх работнікаў мастэрства большэвіцкага кіраўніцтва.

Большэвіцкая партыйная праца ў ролі батараў і эскадронаў, дзе куюцца баявыя поспехі. Яны абмяркоўваюць пазіцыю партыйных і камсомольскіх работнікаў мастэрства большэвіцкага кіраўніцтва.

Большэвіцкая партыйная праца ў ролі батараў і эскадронаў, дзе куюцца баявыя поспехі. Яны абмяркоўваюць пазіцыю партыйных і камсомольскіх работнікаў мастэрства большэвіцкага кіраўніцтва.

Большэвіцкая партыйная праца ў ролі батараў і эскадронаў, дзе куюцца баявыя поспехі. Яны абмяркоўваюць пазіцыю партыйных і камсомольскіх работнікаў мастэрства большэвіцкага кіраўніцтва.

Большэвіцкая партыйная праца ў ролі батараў і эскадронаў, дзе куюцца баявыя поспехі. Яны абмяркоўваюць пазіцыю партыйных і камсомольскіх работнікаў мастэрства большэвіцкага кіраўніцтва.

Большэвіцкая партыйная праца ў ролі батараў і эскадронаў, дзе куюцца баявыя поспехі. Яны абмяркоўваюць пазіцыю партыйных і камсомольскіх работнікаў мастэрства большэвіцкага кіраўніцтва.

## ВЫБАРЧАЯ КАМПАЊІЯ ПА АСПАВІЦКАЙ ВІБАРЧАЙ АКТУВУ ТАВ. І. С. БЫЛІНСКІ ВЫЛУЧАН КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

Згодна Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, 22 снежня абудуцца выбары дэпутата ў Совет Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР на Аспавіцкай выбарчай акрузе № 64.

Выбарчая кампанія па акрузе ў поўным разгары. Прэзідыум Вярхоўнага Савета Беларускай ССР зацвердзіў састаў акруговай выбарчай камісіі з 11 чал. Старшынёй камісіі з'яўляецца тав. Сцяпан Сідаравіч Ракуц, намеснікам старшыні Пётр Пятровіч Кісялеў, сакратаром Якаў Нікіцін Захар'янак. Сканструіраваны таксама ўчастковыя выбарчыя камісіі, у якіх увайшлі прадстаўнікі рабочых, калгаснікаў і савецкай інтэлігенцыі Аспавіцкага, Чарвёнскага, Рузэнскага і Пухавіцкага раёнаў. На ўсіх участках разгарнулася вялікая агітацыйна-масавая работа. На Аспавіцкаму чыгуначнаму вузлу падараны 98 агітацый, многія з іх прапавалі на ўчастках у часе мінулых выбараў.

Агітатары калгаса «Рэсэвет», Замоскаўскага сельсавета, Аспавіцкага раёна, правялі гутаркі з калгаснікамі аб Сталінскай Канстытуцыі і выбарчым законе. Насяленцы пункты сельсавета работні на ідэяўзворкі, да кожнага з іх прымаваў агітатар.

Надаўна адбыўся многалютны перадыброчны схода рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў Аспавіцкага чыгуначнага вузла. Майстар паравозага ілю тав. Курчэўскі прапавалі вылучыць кандыдатам у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей на Аспавіцкай выбарчай акрузе № 64 старшыню Савета Народных Камісарыяў ВССР тав. Былінскага Івана Сямёнавіча.

Тав. Былінскі, — сказаў ён, — сям чыгуначніка і сам прапавалі сабрацца на чыгуны. На працягу ўсёй сваёй работы ён даказаў сваю адданасць справе партыі Леніна—Сталіна. Прапавалі тав. Курчэўскі і работнік станцыі тав. Маёраў. Сход аднадушна вылучыў кандыдатам тав. І. С. Былінскага.

Прапавалі чыгуначнікаў падтрымаць рабочыя шклозавода «Кастрычнік», торфазавода «Свабода», калгаснікі калгаса «Усход», Свіслацкага сельсавета, Аспавіцкага раёна.

## ПАСТАНОВА АСПАВІЦКАЙ АКТУВОВАЙ ВІБАРЧАЙ КАМІСІІ ПА ВІБАРАХ У СОВЕТ НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ АБ РЕГІСТРАЦЫІ КАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР ІВАНА СЯМЁНАВІЧА БЫЛІНСКАГА

На аснове артыкула 60 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР зарэгістраваць для балатэроўкі ў Совет Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР на Аспавіцкай выбарчай акрузе № 64 вылучана агітацыйным сходам рабочых, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў Аспавіцкага чыгуначнага вузла, агітацыйным сходам калгаснікаў калгаса «Усход», Аспавіцкага раёна, рабочых і служачых саўтаса «Індустрія», Пухавіцкага раёна, калгаснікаў калгаса «Першамайск», Чарвёнскага раёна, і падтрыманую акруговай перадыброчнай нарадай кандыдату тав. Былінскага Івана Сямёнавіча—1903 г. нараджэння, члена ВКП(б), працуючага старшынёй Соўпаркома ВССР і прапавалючага ў гора Мінску.

На аснове артыкула 66 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР уключыць кандыдату тав. Былінскага Івана Сямёнавіча ў выбарчы бюлетэнь на Аспавіцкай выбарчай акрузе № 64 па выбарах у Совет Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР.

Старшыня акруговай выбарчай камісіі РАКУЦ.  
Нам. старшыні КІСЛЯЕУ.  
Сакратар ЗАХАР'ЯНАК.  
Члены: ГЕРАСІМАУ, ГУРЭВІЧ, ЛАСІЦКІ, РАМАНЧУК, САРАЧЫНСКІ, ХАРТОН, ЦЫГАНКОВА.

## КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

Віцкага раёна, а таксама прапавалі Чарвёнскага, Рузэнскага і Пухавіцкага раёнаў, які ўваходзіць у выбарчую акругу № 64.

Рабочыя прадпрыемстваў, служачыя ўстаноў, калгаснікі і савецкая інтэлігенцыя звярнуліся да тав. Былінскага з просьбай даць сваю згоду балатэравацца на Аспавіцкай выбарчай акрузе.

5 снежня ў аспавіцкім Доме сацыяльна-культурнага аддзялення акруговай перадыброчнай нарады прадстаўнікоў працоўных. Народа прайшла вельмі актыўна. Ад імені рабочых Аспавіцкага чыгуначнага вузла выступіў тав. Маёраў. Ён сказаў:

— На перадыброчным сходзе наш калектыў вылучыў кандыдатам у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР аднаго з лепшых сінюў большэвіцкай партыі старшыню СНК ВССР тав. Былінскага. Тав. Былінскі вырас ад радавога рабочага-слэбара да дзяржаўнага дзеяча. Такі рост магчымы толькі ў краіне сацыялізма. Мы ўдзельнічаем, што тав. Былінскі апраўдае наша давер, будзе такім дэпутатам, якім вучыць быць таварыш Сталін.

Выступіўшыя тт. Папаваў (соўтас «Індустрія», Пухавіцкага раёна), Паўлін (торфазавод «Дукора», Рузэнскага раёна), Карпенка (настаўнік Аспавіцкага раёна) і іншыя падтрымалі заяву тав. Маёрава. Яны прасілі нараду вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР ад Аспавіцкай выбарчай акругі тав. Былінскага.

На паразе з прамовай выступіў старшыня СНК ВССР тав. І. С. Былінскі. Ён паказваў працоўным за давер і рэзка казав сваю біграфію.

Нарада аднадушна паставіла вылучыць тав. І. С. Былінскага кандыдатам у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей, зацвердзіла спісак давераных асоб па выбарчых участках і прыняла зварот да ўсіх выбарчых акругі.

8 снежня тав. Былінскі сустраўся з выбарчымі Чарвёна і Смілавіч.

Выбарчая кампанія выкалікала вялікую хваля палітычнага і вытворчага ўздыму. На працягу перадыброчнай нарады разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва на дастойную сустрэчу для выбараў.

## Янку Купале

Мы годы пройзеныя помнім.  
Усе мы ў тым дні раслі,  
Калі яшчэ жылі над Нёмнам  
Не прайшчымі жэўраўлі.  
Калі, калышаты Алесю,  
Спявала маці ў сумны зярок,  
З крыніц тваіх жывучыя песень  
Мы ўсе пілі гаючы сок.  
Твой зорны шлях ў даль прамянае,  
Не зарасці яму трысцяем.

Ты нам здаешся чарэзсеем,  
Усё ўпрыгожыўшым жыццём.  
І тае, дзе ты праходзіш сёння,  
Нясець павучачы гукаў і ініі,  
Мільёны струн і сярцаў звоняць,  
Мібе вітаючы, пяснямі!  
Бо ў дні мінулае пядолі  
Тваімі песнямі народ  
Тваі мыжы, кайданы пядолі  
І прывітаў зары усход.

Маміні ТАНК.

## СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА ЛЕСАРУБАУ І ВОЗЧЫКАУ ШТО ЗАБЯСПЕЧЫЛА ПОСПЕХ

МАЗЫР. (Нар. «Звядзь»). Палеская абласць да канца года навінна загатоўіць і вывезіць 180 тысяч кубаметраў драўніны. Зараз у абласці між раёнамі і калгасамі шырока разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва на дэтармінае завяршэнне плана чарвёрага квартала. Першым уключыўся ў спаборніцтва Калінінскі раён (сакратар райкома партыі тав. Шульман) і старшыня выкамога райсавета тав. Ландэ. На ініцыятыве райкома тут з 7 снежня праводзіцца дакладні лесасагагатак і вывазі.

Ва ўсіх калгасах на гэтым пытанню праведзены спецыяльныя сходы, на якіх шырока абмяркоўвалася пытанне стыханьскіх брыгад лесарубаў і возчыкаў. Дасправага; да кожнага калгаса даслалі графік выхду лесарубаў і возчыкаў. Усё гэта дае стагоўныя вынікі. Калі раней у раёне выхдуваўся ў лес 50 — 60 лесарубаў і 70—80 возчыкаў, то 7 снежня прапавала 818 возчыкаў і 370 лесарубаў. Зараз Калінінскі раён першым у Палескай абласці выкалікаў план лесасагагатак чарвёрага квартала.

Вялікую ролю ў пазіяхвым выкананні плана адырава масава-палітычная работа сінюў калгаснікаў. Комуныты з партыйнага актыва раёна чыталі ў брыгадах і званых калгасцаў даклады аб міжнародным стагоўнічым, з'явілі калгаснікаў з артыкуламі тав. Гоіпа «Парады мадаў»

лесарубам», знатнага возчыка Калінінскі раён Мазырскага «Нам востыт работы» і ініі. Апрача таго раёны камітэт партыі і выкамога райсавета прынялі ўсе меры к таму, каб было добра наладжана забяспечанне лесарубаў і возчыкаў прадуктамі і таварамі. Арганізавана 6 перасовачных лароў.

Калінінскі раён разгорнуў сацыялістычнае спаборніцтва. Асабліва добрыя ўзоры работы паказваюць калгаснікі сельсагагатацый ардзі імені Валашылава Якаў Кавалчук, Алуорый Калінічук, Аляксей Каўтар і іншыя, якія выканалі норму выпрацоўкі на 300 проц. Калгас дэтармінае завяршыў план вывазі і лесасагагатак чарвёрага квартала і абавязваўся да канца гэтага года вывезці на 30 проц. план першага квартала 1941 года.

Добра арганізавана работа ў Братнінскім раёне (сакратар райкома тав. Дзюнін) і старшыня выкамога тав. Ракоўскі). Тут штодзёна выхдуваўся ў лес 500 лесарубаў і 510 возчыкаў. Разам з імі вывезаюць на лесаўчасткі брыгады, старшыні калгасцаў і сельвыкамогаў. Уся работа праходзіць па званых і брыгадах. Пянява сіла па лесавывазах забяспечанне дастаткова колькасцю кармоў. Створаны добрыя бытавыя ўмовы для калгаснікаў, якія працуюць у лесу.

В. БАСАН.

## Нарада па пытанню лесасагагатак

МАГІЛЕУ. (Нар. «Звядзь»). 9 снежня адбылася нарада сакратараў райкомаў, старшын выкамогаў, дырэктараў леспрадгасаў і начальнікаў механізмаў тунгасі, сёлкіна Магілёўскім абкомам КП(б)Б. З дакладам аб ходзе выканання плана IV квартала па загатоўках і вывазі лесу выступіў загадчык ляснога аддзела абкома КП(б)Б тав. Ваўнянка.

На 5 снежня план IV квартала па лесасагагатаках па абласці выканань толькі на 52,7 проц., а па вывазі на 16,2 проц. Асабліва дрэнна ідуць загатоўкі лесу ў Бабружскім, Чаркаўскім, Выхаўскім, Мядзельскім, Магілёўскім і Кіраўскім раёнах. Графікі работ сістэматычна нарушаюцца. Калгасі Бабружскага раёна навінна штодзёна пасылаць 300 лесарубаў і 600 возчыкаў. Аднак у дзень дзень — 7 снежня — прапавала толькі 207 пядолі і 137 лесарубаў.

У Чаркаўскім раёне, згодна новага графіка, навінна штодзёна прапавалі 800 пядолі, прагучэж 65.

Нарада паказала, што галоўная прычына аставання раёнаў у загатоўках і вывазі лесу заключаецца ў тым, што раёныя арганізацыі не ўздылі ўвагі пытанню арганізацыі работ на загатоўках лесу, механізмага скарыстання механізмаў і транспарта на лесаўчастках. Уздылі партыі заявілі, што ім будуць прыняты ўсе меры, каб план чарвёрага квартала па загатоўках і вывазі лесу быў выканан да 25 снежня.

Т. ЗОМАУ.

## У ВЦСПС. Абслугоўванне школьнікаў у часе зімовых канікул

З 1 студзеня ў школах пачынаюцца зімовыя канікулы. ВЦСПС зацвердзіў план абслугоўвання школьнікаў у часе канікул.

Прафсаюны арганізацыі, праўленні клубаў і палацаў культуры будуць надзяваць для работ ранішнікі, кіносеансы, вечары мастацкай самадзейнасці, сустрэчы са знатнымі людзьмі краіны. Паўсямясна навінна быць арганізаваны дзіцячыя спаборніцтва па лыжах, хакею, калыхах, праведзены розныя ваенныя ігры.

ВЦСПС прапавалі цэнтральным, абласным, фабрычна-заводскім і мясцовым камітатам прафсаюлаў арганізаваць для дзіцяй невагодні бакі. У 27 буйнейшых гарадах краіны — Маскве, Ленінградзе, Кіеве, Харкаве, Баку, Тбілісі, Львове, Беларуска і іншых абудуцца агульнагарадскія зліпчыя сваты.

Не менш 16 тысяч школьнікаў у дні канікул пабывае ў прафсаюных дамах адпачынку. (ТАСС).

## Пленум Варашылаўскага РК КП(б)Б

10 снежня адбыўся пленум Варашылаўскага райкома партыі гора Мінска. Зараз сакратароў лярвічных партый-арганізацый.

У аслухан і абмяркован даклад сакратара райкома тав. Тарасова аб стані задач масава-абароннай работы ў нашай краіне.

У аслухан і абмяркован даклад сакратара райкома тав. Тарасова аб стані задач масава-абароннай работы ў нашай краіне.

пастаўлена выключна дрэнна. Падрыхтаваны толькі 32 значкісты ПШХА пры заданні ў 600 значкістаў.

Прыкладна такое ж становішча і на півавараным заводзе «Беларусь». Партарганізацыя і дырэктар гэтага завода тав. Маршак стаяць у баку ад абароннай работы. Мала клопатаў праўляюць таксама аб гэтай важнай справе партарганізацыі біскупскай фабрыкі, фабрыкі «КІМ», Тэатра оперы і балета, Міндурбуда і іншыя.

Узусім нездавальняюча праходзіць арганізацыя пры райкоме партыі ваенныя заняты партыйнага актыва. Дакладчык таксама сінюіўся падрабязна на задачах партыйных і камсомольскіх арганізацый у разгортванні ваенна-фізкультурнай работы і асабліва злыжнага спорта.

## ЦЯНЬ-ШАНЬСКІ ЯК

ФРУНЗЕ. Як, маючы доўгую густую шэрсць, не баіцца марозаў. Куды не можа падыска коць, ён узбярэцца лёгка. Віргіскі навукова-даследчы інстытут жывёлалагоўні на працягу многіх год вядзе работу па скарыванню якаў з мядовай і шведскай жывёлай. У рэзультате жывая вата павялічваецца амаль у два разы. У два з палавінай раза павышаецца ўдойнасць.

Стада якаў у Кіргізі зараз складае 10 тысяч галоў. (ТАСС).



21 снежня Ваенная акадэмія матарыялаў і механізмаў імені Сталіна адзначае свой 10-гадоўны юбілей. На адымку студэнт камандаўнага факультэта Герой Савецкага Саюза (злева на права) Іван А. П. Босаў, старшы лейтэнант С. Ф. Ячын, старшы лейтэнант А. І. Тімакоў і камітан В. Р. Філатоў у лабараторыі матэраў. Фото Чэрнова. (Фото ТАСС).

## НОВЫЯ ЭКСПАНАТЫ МУЗЕЯ В. П. ЧКАЛАВА

ГОРБІ. Вялікай папулярнасцю карыстаецца домік у Чкалаўску, дзе Валерый Паўлавіч правёў дзіцячыя годы. Домік ператворан у музей. За доўгія яго наведана 14 тысяч чалавек.

У дар музею ад О. З. Чкалавай атрыманьнік НАШТОУНАЕ Выхаодства

КУВЫШЭШЭ. Студэнт-дзіпломнік Куйбыцкага індустрыяльнага інстытута Дзюбін сканструіраваў станок-аўтамат, які вырабляе з жалезных адходаў цівкі «хэкс» для абутковай прамысловасці.

Аўтамат Дзюбіна за адну мінуту вывускае 300 цівікаў. Імпартныя аўтаматы за той-жа час даюць не больш 180. (ТАСС).

## НОВЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВА ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

ВАРАШЫЛАЎСК. У Ордаквіцкім краі арганізавана 13 новых харчакамінатаў, пабудавана больш 40 заводаў. Да канца года будзе вылучана прадукцыя на 100 тысяч рублёў звыш задання.

## НАШТОУНАЕ Выхаодства

КУВЫШЭШЭ. Студэнт-дзіпломнік Куйбыцкага індустрыяльнага інстытута Дзюбін сканструіраваў станок-аўтамат, які вырабляе з жалезных адходаў цівкі «хэкс» для абутковай прамысловасці.

Аўтамат Дзюбіна за адну мінуту вывускае 300 цівікаў. Імпартныя аўтаматы за той-жа час даюць не больш 180. (ТАСС).

## ЗАЛЕЖЫ МРАМАРА

ВАРНАУЛ. Мрамарны краж у ільці кілометраў зноўдзены паблізу сіла Пуштулім, Ельняўскага раёна, Алтайскага края. Запасы месапрадзюжыя мінімум 40 тысяч кубаметраў мрамара. Пачата здабыча асабліва моцных мрамарных блокаў для будаўніцтва Палаца Саветаў. (ТАСС).

## ЗУГЕНОЛЬНАЯ КАМЕЛІЯ

БАТУМІ. Батумскі батанічны сад працуе над вывучэннем новых субтравяных культур.

У гэтым годзе біяхімічная лабараторыя сада закончыла выпрабаванне зугенольнай камеліі, з лісцяў якой здабываецца вельмі каштоўны прадукт — зугенол, шырока прымяняемы ў парфумернай і харча-смакавай прамысловасці. Ішчэ надаўна ён цалкам імпартыраваўся з-за граніцы. (ТАСС).



У 1940 годзе гідрграфічныя судны Галоўпаўноморскага правлі вядуць работу па дадальняму аваяенню Арктыкі. На адымку: гідрграфічны судны, якія вярнуліся з арктычнага плывання на шматцы ў Архангельскім парту. Фото Чэрнова. (Фото ТАСС).

Партыйнае жыццё

Права ініцыятывы і райком ЛКСМБ

Сакратар Стацінскага райкома комсомола Г. Мішка т. Чупрыс добра вядомы спецыяльны раздзел статута ВЛКСМ «Партыя і комсомол», дзе сказана: «Комсомольскія арганізацыі маюць права шырока і ініцыятыўна ў абмеркаванні і пастаўцы перад адпаведнымі партарганізацыямі ўсіх пытанняў работы прапрам. тва, калгаса, саўгаса, устаноў, звязаных з задачай устанавлення пелаконшаў у вейнасі- апоніш і аказання ім пелаконшаў дапамогі ў палітычнай, у арганізацыйнай, сацыялістычнага спабаронства і ўдзяржэння, у правядзенні масавых кампаній і т. д.»

Але што практычна зрабіў райком ЛКСМБ і яго сакратар т. Чупрыс у ажыццяўленні гэтага пункта статута нашай партыі?

Стацінскі раён — самы прамысловы ў Мінску. Тут скампітыраваны буйнейшыя фабрыкі і заводы. На 31 прамысловыя ёсць прывітанія комсомольскія арганізацыі. На заводах, фабрыках і ў прамысловых арцелках занята каля 2.000 комсомольцаў і значная колькасць пелаконшаў — рабочых, служачых і інжынера-тэхнічных работнікаў.

Завалася-б, што іменна сюды, да вятворчасці, павінен быў прыкаваць райком комсомола сваю галоўную ўвагу. Ён абавязан накіраваць прывітанія комсомольскія арганізацыі на правядзенне масіваў гаспадарчай ініцыятывы, падтрыманне і ўмоўны карысны пачынаў комсомольцаў на вятворчасці. Гэтага патрабавала і рэйнава комсомольская капферэнцыя.

З часу справядліва-выбарных сходаў і рэйнава капферэнцыі прайшло каля трох месяцаў, а справа ніколі не паліпшалася.

Новы састаў бюро райкома комсомола засядаў ужо 10 разоў. На кожным пасяджэнні бюро РК вырашала не менш 4 пытанні. Але толькі адно з іх — аб ўздзе комсомольскіх арганізацый раёна ў рэалізацыю Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 2 кастрычніка — райком абмеркаваў са спазненнем і не па сваёй ініцыятыве, а па ўказанні ЦК ЛКСМБ.

Чым-жа заняты бюро РК ЛКСМБ? Чытаючы пратакол і паставы бюро, адзеша, што гэта не дакументы кіруючага органа 7-тысячнай арганізацыі баявых пелаконшаў партыі, а плады дзейнасці нейкай спецыяльнай комсомольскай камісіі па разбору асабістых і канфліктных спраў.

А якое шырокае поле гаспадарчай ініцыятывы мае комсомольскія арганізацыі раёна! Прамысловыя раёна за 10 месяцаў ілаа толькі 73,6 проц. галавога пана. На заводах імені Кірава і імені Варашылава не вываішча брэк, асабліва па ліцейнай і механічных пехах. Бюро вятворчасці з'яўляюцца прастой. Якую-ж ініцыятыву праяўляюць комсомольскія арганізацыі, як змагаюцца яны за лепшую работу прапрам. тва?

Усё такі факт. Новамеханічны цэх — самае вузкая месца па заводзе імені Кірава. Ён дрэна асвайна новыя віды

прадукцыі, дапускае велізарныя страты. Як спыражаюць на заводзе, галоўнай прычына такога становішча крысецца ў кадрах. За станкамі ў пераважнай большасці — юнакі і дзятчаты, якія толькі год-два таму пазал прышлі на завод і працуюць увесь час на нізкіх расадах. Дарэчы, 20 комсомольцаў завода гаксама маюць вельмі нізкую кваліфікацыю. Арганізацыі ЛКСМБ завода пелаконша было-б паклапаціцца аб тэхнічнай вучобе работай моладзі. Але яна не праяўляе тут сваёй ініцыятывы. Стаханавская школа і вятчорні тэхніку даўно ўжо спынілі сваю работу.

У бягучым годзе на агучных сходах комсомольскай арганізацыі толькі два рэйны абмярковаўся пытанні работы завода.

Райком комсомола не ўваходзіць у змест дзейнасці прывітаных комсомольскіх арганізацый раёна, не падтрымае іх работу.

Прывітанія вятворчасці комсомольскія арганізацыі прымюць зусім недастаткова ўдзел у рэалізацыі Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня 1940 года. Больш 80 комсомольцаў раёна прыняты да сувовай адказнасці за пелаконша Указа. Многія дэарганізатары прапоўнай дысплінаі сазыцца на даву пелаконша з комсомольскім білетам у кішпні. Раёны камітэт комсомола зб'еў сваю ролю ў рэалізацыі Указа толькі за завяржэння пастапоў аб выключэнні пелаконшаў прапоўнай дысплінаі з раёў ВЛКСМ.

Каб сур'ёзна займацца вятворчасці, комсомольскія акты павінен старанна вятучаль яе і штозбёна ўваходзіць у дагал работы прапрам. тва. А вель сакратар Стацінскага райкома ЛКСМБ за поўгода сваёй работы пелаконша толькі на адным заводзе. Тав. Чупрыс не пелка нават, на колькі процантаў прамысловыя раёна выканала дзяржаўнае залашне. Тым больш ён не ў курсе работы асобных прапрам. тваў пехаў.

Адсутнасць правільнага большвейшага кіраўніцтва вятворчасці комсомольскія арганізацыі прывяла да таго, што яны варацца ў сваім уласным саку.

Як-жа Стацінскі раённы камітэт партыі і прывітанія партарганізацыі кіруюць комсомолом?

Бюро райкома партыі на працягу апошніх ілаі месцаў ні адзіна раз не абмярковавала пытанняў, звязаных з паліпшэннем работы комсомольскіх арганізацый. Сакратары райкома партыі рака калі гуарыць нават з сакратаром раёнага камітэта комсомола. Аналагічнае становішча і ва многіх вятворчасці прывітаных партыйных арганізацыях.

Зразумела, што з такім становішчам нельга далей ірыцца.

Перабудова партыі і паліпшэнне работу комсомольскія арганізацыі Стацінскага індустрыяльнага раёна, трэба дабіцца таго, каб яна мела свой чотка выражаны твар і стада сур'ёзна займацца пытаннямі вятворчасці.

С. КИНАУА.

Абласная нарада партінфарматараў

Пядаўна арганізацыйна-інструктарскі аддзел Мінскага абкома КП(б)Б скаікаў нараду партінфарматараў райкомаў КП(б)Б, прывесці да абмену вопытам работы.

Нарада засядала дакладна партінфарматараў Варашылаўскага (г. Мінск), Пушачынскага і Дзяржынскага райкомаў КП(б)Б аб стане партыйнай інфармацыі ў раёнах.

Партінфарматар Пушачынскага райкома КП(б)Б тав. Вабонач адзначыў, што райком звяртае многа ўвагі на паліпшэнне партыйнай інфармацыі. Ва ўсіх 23 прывітаных партыйных арганізацыях і 5 партыйна-кандыдацкіх групах пелаконша і завяржэння партінфарматараў. У райкоме, а таксама па асобных зонах раёна, сістэматычна склавацца партыі партыйных інфарматараў, на якіх яны дзяляцца сваім вопытам работы. Час-ад-часу для інфарматараў наладжваюцца семінары. Правадзяцца дзве рэйнавыя нарады з ўдзелам сакратараў прывітаных партыйных арганізацый і партаргаў кандыдацкіх груп.

Не раздзель чым адзін раз у тыдзень Пушачынскі райком партыі атрымае ісьмяны і вузныя пелаконша і ад інфарматараў прывітаных партыйных арганізацый. Многія з іх навуліцца пелаконша і райком аб тыповых, важных фактах. Іны пішучы аб стане ўнутрыпартыйнай і ваяснай работы, прапаганда і агітацыі, а таксама аб дзейнасці калгасаў, саўгасаў і МТС.

У Мінскім гаркоме КП(б)Б

Готыі ількі бюро Мінскага гаркома КП(б)Б разгледзела пытанне аб становішчы работы бібліятэк горада.

За апошнія годы ў Мінску значна паліпшалася колькасць масавых бібліятэк, распыраўся круг іх чытачоў, выраб кніжны фонд. Толькі ў 8 бібліятэках горада, якія знаходзіцца пад ведамствам гаражкога і раённых саветаў, колькасць кніг і журналаў дасягае 171.000 экзэмпляраў. Акрамя таго, 215 тыс. кніг і журналаў пелаконша ў калгасных і фабрычна-заводскіх бібліятэках. А ўвесь кніжны фонд бібліятэк горада, уключаючы 1.900 тыс. кніг Дзяржаўнай бібліятэкі ім. Леніна, па вятпублічных дагах, складае 3.700 тыс. экзэмпляраў.

Бюро гаркома КП(б)Б адзначыла, што работа значнай часткі бібліятэк пелаконша адставаць ад ўзб'еў урастаючых культурных запатрабаванняў шырокага масавага чытацтва. Бібліятэка ім. Малюкскага, якая абслугоўвае ваякі акраіны раёна горада, не мае чытальні. Карызоў бібліятэкі ім. Брунскай ператворан у кухню, а пелаконша пражывае пачатная асоба ў запущаным стане бібліятэка клуба ім. Стаціна і ішыя.

Бюро гаркома КП(б)Б указала на безадказнасці і пелаконша адносіны з боку гарана да патрб бібліятэк, пелаконша ственных выкамонку горавета. Старшыня выканкомаў Стацінскага, Варашылаўскага, Кагановічскага райсаветаў і загадчыкам раёна прапанавана забеспечыць штодзённае і апартыўнае кіраўніцтва бібліятэкам.

Выходзячы з таго, што цэнтральнай і асобнай задачай кожнай бібліятэкі з'яўляецца практычная дапамога чытачам у

Райком неакладна раэтуе па асобных пелаконша на мясцах.

Цядрэна пастаўлена інфармацыя і ў Варашылаўскім РК КП(б)Б.

Зусім інашае становішча ў Дзяржынскім раёне. Хоць 33 прывітанія партыйных арганізацый раёна і падарбалі партінфарматараў, а не адзін з іх не завяржэння бюро РК КП(б)Б. Нікалай работы з інфарматараў райком не праводзіць. На працягу года ў райком не паступіла ад іх ні аднаго сігнала. Аб пелаконша і работе прывітаных партыйных арганізацый райком даводзіцца са спазненнем.

Паліпшэнне справа з партінфарматараў у Кагановічскім раёне г. Мінска Два месцы таму пазал у раёне было толькі 8 інфарматараў. Зараз тут пелаконша 72 партінфарматараў і амаль усе яны завяржэння бюро райкома партыі. Інфарматар райкома партыі тав. Эльвіна кожнага 6 дзён абавязуе матэрыялы інфарматараў прывітаных партыйных арганізацый і знаёміць з ім сакратараў райкома партыі. Але райком яшча слаба раэтуе на сітуацыі партінфарматараў, а гэта прыводзіць да таго, што іх работа не дасягае патрэбных вынікаў.

12 ўзельніцкаў нарады пелаконша ісьмяны сваёй работы. У капы нарады вятупілі загадчыкі оргінструктарскага аддзела абкома КП(б)Б тав. Каган.

авадзаныі ведамі асноў марксізма-лэнінізма, у павышэнні іх культуры і навуковага кругазору, бюро гаркома КП(б)Б пелаконша раа практычных мерапрам. тваў па паліпшэнню работы бібліятэк горада.

Райком партыі прапанавана наладзіць партыйна-палітычную работу сарол бібліятэчных работнікаў, аказваючы ім усамрэнтна дапамогу ў самастойным вятучэнні асноў марксізма-лэнінізма, уяўляючы іх у лік саудачоў марксізма-лэнініскага ўніверсітэта, лекторыяў, у лік вядельніцкаў лэнінскіх, дакладаў і т. д.

У мэтах павышэння дэкавоў кваліфікацыі і арганізацыі абмену вопытам бібліятэчных работнікаў гарана дараўна пелаконша работу семінара работнікаў масавых і прафесійных бібліятэк, а таксама стварыць семінар для работнікаў школьных і дзятчорных бібліятэк.

Дырэктару Дзяржаўнай бібліятэкі ім. Леніна дараўна арганізаваць семінар для бібліятэчных работнікаў ВУУ і навукова-даследчых інстытутаў.

Бюро гаркома КП(б)Б прапанавана ўсім бібліятэкам разгарнуць капсультантына-рэвалюцыйную работу. Гарана і раёна павінен арганізаваць у бібліятэцы ім. Пушачынскага капсультантына-даведчыкі ацтва, а ў бібліятэках ім. Малюкскага і ім. Брунскай — усесі пасадку капсультантына-бібліятэкафа.

Прыняты меры па паліпшэнню захоўвання кніг, спалганію іх з неакуратных чытачоў, фінансаванню бібліятэк і спецавовай выдчы асігнаванняў. Райсаветам дараўна прыняць неабходныя меры для забеспечэння нармальнай работы бібліятэк у зімовы час.



Работнікі жывёлагадоўчай фермы калгаса імені Калініна, Пушачынскага раёна, апалякоўваюць асабліва іх ведамі. На адыкуткі заняты ў аэраку калгаса, Сідзель (злева направа) — С. Федарычыч — даглядчык кароў, А. Федарычыч — даярка, Ф. Вазаскоў — аэрацыйны калгаса, М. Навольская — даярка, М. Напольская — даярка.

Фота І. Казловіча.

НЕ КІРУЮЦЬ ПАДРЫХОТКАЙ ДА ВЫСТАЎКІ

МАГІЛЕЎ. (Спец. нар. «Звязь»). На Усеаюнавай сельскагаспадарчай вятстаўцы 1940 года ад Магілёўскай абласці ўзельніцка 2.005 экзэмпляраў — калгасаў, саўгасаў, МТС, жывёлагадоўчых ферм, перадавоў і арганізатараў сацыялістычнага земляробства. Обласць магла-б прадставіць на вятстаўку куды больш экзэмпляраў, калі-б абарам кандыдатаў сур'ёзна займаўся ўсе партыйныя і саветскія арганізацыі.

Вядомы факт, калі сотні дастойных па розуліччых сваёй работы перадавоў не былі ўзельніцкамі вятстаўкі гэтага года выключна з-за несур'ёзных адносінаў пелаконша работнікаў сельскіх арганізацый да вятстаўкі і афармлення дакументаў. Як правіла афармленне дакументаў праводзілася ў спешцы, калі катчаліся тэрміны адбору. Агсць праяўляў рэйнавы кандыдатаў слагаў каля 30 проц.

Аб гэтым можна было-б і не ўпамінаць, калі-б мінулага года практыка не пелаконша сёлета пры абарам кандыдатаў на вятстаўку 1941 года. У абласці маруліць з вятучэннем і абарам кандыдатаў на вятстаўку. У Прапойскім, Клічэўскім, Мелісцэўскім і Магілёўскім раёнах адбор і афармленне кандыдатаў часумі длаць прастой тэхнічнай справы, пелаконша адназначна з паліпшэння значэння.

У Асіпавічскім раёне, які даў на вятстаўку 1940 года 246 экзэмпляраў, ільпс адабралі ўсёго 13 кандыдатаў, у Клічэўскім — 12. Больш-менш завалыяюцца пелаконша адбор і афармленне кандыдатаў у Вялікіхвічскім раёне, які прадставіў ужо 40 экзэмпляраў.

Адставае абласці з абарам кандыдатаў прамысловыя выканком абласнога савета спецыяльна займучы гэтым пытаннем. 12 лістапада ён вынес паставу «Аб падрыхтоўцы да Усеаюнавай сельскагаспадарчай вятстаўкі 1941 года па Магілёўскаму і Мелісцэўскаму раёнах».

У паставе адзначана, што ў абласці сур'ёзна займацца падрыхтоўкай да вятстаўкі. Калгасы Мелісцэўскага раёна імені Кірава, імені Максіма Горкага і імені Варашылава — ўзельніцка вятстаўкі гэтага года — страцілі права ўдзелу на вятстаўцы 1941 года выключна таму, што дрэна ўбралі ўраджай, дапусцілі ваякі страты. Адзначыўшы пелаконша ў падрыхтоўцы да вятстаўкі, выканком абласнога савета прапанавана старшыня выканкомаў Магілёўскага райсавета — тав. Лаўгаўлеў і Мелісцэўскага тав. Токвелью «на працягу дзясці дзён вятпрышч пелаконша».

Прайшло ўжо каля месца з дня вятчэння гэтай паставы. Справа з падрыхтоўкай да вятстаўкі ніколі не паліпшалася. Выканком абласнога савета не паліпшэння патрэбных прывітаных, як выключна і яго-ж пастава. Паўстае пытанне: як-жа пана вынесеным рашэнням, калі за імі не слэдуе большвейшага справы?

ЧАМУ АДСТАЕ СЛУЦКАЯ МТС

СЛУЦК. (Нар. «Звязь»). Слуткая МТС імені Кудышова абслугоўвае 31 калгас. Аднак па ўсіх відах работы яна з'яўляецца адстаючай. Плян чынавых работ значна пелаконша. Дзяа зарылася толькі таму, што асене-зімовы рамонт трактарнага парка ў нігучым годзе быў правядзён пелаконша, хоць і перарасходвалі на яго 40 тысяч рублёў.

Памылкі мінулага года паўтараюцца і зараз. 22 лістапада бюро райкома партыі абмеркавала гэтае пытанне. Але ніякіх змен па сёнешні дзень няма.

Да капа года ў МТС неабходна араматываць 49 трактараў, з іх 22 — калітальнымі рамонт. Араматывана толькі 3. А рамонт падоў і шыта сельскагаспадарчага інвентара нават не пачат. Рамонт праводзіцца ў неапапеленых, неабсталяваных дашчатых гаражах і прымысцальных рамонтных рабочых не арганізавана. Да брыгад не даведзены нават графік рамонту. Работы не ведаюць каардынацыі сваяго дзясната залання і часам сяздзяць без работы. У часе работы асобныя трактарысты адлучаюцца з майстэрні па асабістых справах. Гэта ўсё праходзіць беспыкавана. У МТС звыкліся з такой расхалаванасцю.

Розныя пелаконша прапоўнай дысплінаі прынялі шырокае размер. Часта работчы кіруюць работу значна рапел установаўнага часу, а 27 лістапада 10 трактарыстаў вятруліся з абста на 20 мі-

Перадавы МТС па рамонту трактараў

Уключыўшыся ў сацыялістычнае спабаронства за дэмарынавае правядзенне асене-зімовага рамонту машына-трактарнага парка, Шацкага, Рузскага і Бучачынскага МТС, Мінскай абласці, поўксіноў закончылі рамонт трактараў. Рузскага МТС араматывала 33 машыны, Шацкага — 25, Бучачынскага — 18.

БЕЛАСТОК. Перадавы МТС Беласток-

Паводле графіка, завяржэннага Галоўным вятстаўчым камітэтам, абласць да 1 снежня павіна была прадставіць у Галоўвятстаўчым матэрыялы на 150 экзэмпляраў для завяржэння іх. Але да гэтага часу ў Галоўвятстаўком не прадстаўлены яшча матэрыялы ні на аднаго кандыдата.

У многіх раёнах не вятучаны вызвалены ад ішнай работы сакратары райвятстаўкоў.

У Быхаве сакратаром райвятстаўкома назначан меліпратар тав. Кісесаў, але ён не прыступіў да работы. Не працуюць сакратары вятстаўкоў у Клічэўскім і Прапойскім раёнах. Фактычна ў гэтых раёнах нічо не займацца падрыхтоўкай да вятстаўкі.

Не ўсё прытрымліваюцца ўстановаўнага парадку адбору кандыдатаў. Вятмо, што згодна паставы СНК Саюза ССР і ЦК ВЛКСМ «Аб прадаўжэнні Усеаюнавай сельскагаспадарчай вятстаўкі на 1941 год» права ўдзелу на вятстаўцы прадстаўлена толькі калгасам, саўгасам, МТС, калгасным жывёлагадоўчым фермам, якія длаіцца ўстановаўнага паказальніцка ў сярэднім за чатыры апошнія годы, а перадавоў сельскай гаспадаркі — за тры годы. Аб гэтым, адназначна, не ведаюць не толькі асобныя калгасы і МТС, але і кіраўнікі раёнаў. Вось, напрыклад, выканком Горшапага райсавета завяржэнні калгаса «Чырвоны Усход» кандыдатам на вятстаўку толькі па паказальніках 1940 года. Малочна-таварна-дэкава выканком райсавета кандыдатам на вятстаўку за захаванне малочнага, але ў дакументах не ўказана колькасць галоўнага матэрыяла на ферме і ступіня прывага малочнага. Сакратар райвятстаўкома аграном тав. Гурскі пелаконша аформіла дакументы, а Гурскі выканком райсавета прапелаконшаваў іх.

Правільна аформлены дакументы на кандыдатаў прадставіў і выканком Клічэўскага райсавета. У дакументах па брыгадэраў трактарнай брыгады Носіцкай МТС Малісцэўскага раёна пелаконша ўказаны толькі за два годы замест трох. Неахайна аформлены дакументы і на трактарыстаў тав. Астроўскага. Выканком Клічэўскага райсавета завяржэнні кандыдатам на вятстаўку машыніста Носіцкай МТС тав. Карыца, паказальнік якога зусім не даюць права ўдзелу на вятстаўцы.

Сёлета ў Маскве на Усеаюнавай сельскагаспадарчай вятстаўцы ў абласці пелаконша ваякі перадавоў сельскай гаспадаркі. Яны ўзб'еўна пелаконша вопытам. На жаль, у абласці мала чаго робіцца, каб шырока расгарнуць пелаконша перадавоў вятстаўкі. Партыйныя арганізацыі, у прыватнасці абком КП(б)Б, чамусьці не лічаць сваім абавязкам займанца справай падрыхтоўкі да вятстаўкі.

С. НАЗНАЧЭУ.

МАКСІМУМ УВАГІ ВЫКАВАННУ КАНДЫДАТАў ПАРТЫ

У сваёй паставе ад 10 ліпеня ЦК ВЛКСМ патрабаваў ад партыйных арганізацый праяўляць больш клопатаў аб большвейшым вятчэнні кандыдатаў партыі. Зусім пелаконша, калі праходжанне кандыдацкага стажу ператравацца ў пелаконша фармальнасць. ЦК патрабаваў поўксіноў аднавіць значэнне кандыдацкага стажу, як сур'ёзнага выпрабавання для кожнага жадаючага ўступіць у члены партыі.

Пасля гэтай паставы многія партыйныя арганізацыі значна паліпшалі справу палітычнага вятчэння кандыдатаў. Аднак прыкладаў павяржэнных, пелаконша адносінаў да гэтага важнейшага ўчастка партыйнай работы яшча вельмі многа.

У Чарніўскай раённай партарганізацыі Магілёўскай абласці пелаконша 73 кандыдатаў партыі. Райком партыі да пелаконша часу праяўляў поўксіноў бяспелаконша адносінаў да вятчэння іх вятчэнца. Па прыкладу райкома гэтай справы не займаўся і прывітанія партыйныя арганізацыі. Рэзултаты, зразумела, вельмі сумныя. Вельшыя частка кандыдатаў партыі не прадуцад пелаконша сваяго ідэяна-тэарыічнага ўраўноў. Многія не вятчэнці праграмы і статута партыі, нават не чытаюць газет. І гэта адносіцца не толькі да рэдакцыяў камуністаў, але і да асобных кандыдатаў партыі, якія знаходзіцца на адказнай рабоце. Так, кандыдат партыі загадчык Чарніўскага райза т. Барышнін зусім не вятчэнці статута ВЛКСМ.

Дзве трэці кандыдатаў партыі ў Бухаркашалеўскай раённай партарганізацыі маюць прапелаконшаваны стаж. Гэта ўжо горабрыць аб многім. Большасць кандыдатаў партыі па сутнасці прадстаўлены самі сабе.

Партарганізацыя Бухаркашалеўскага сельсавета знаходзіцца пад бокам у рэйнава камітэта партыі. Тут вель 7 кандыдатаў. Ні адзін з іх прывітаных длаўчэнцаў не мае палітычнага самаудачыння ў вятчэнцы. Кандыдат партыі старшыня калгаса «Чырвоны Беларусь» т. Нікалаў пелаконша быў знят з работы як не забеспелаконша кіраўніцтва калгасам. Гэта атрымалася таму, што т. Нікалаў не прававаў над сабой, не прываў ўдзелу ў партыйным жыцці. Вятмо, пры такіх адносінах да сваёй партыйнай абавязкаў і пры такой нываўважэнці партыйнай арганізацыі за вятчэнцы кандыдатаў т. Нікалаў не мог стаць сапраўдным большвейшым.

Можна прывесці нямаля фактаў пелаконша вятчэнцаў работы з малалікімі камуністамі і ў вятчэнцы партыйных арганізацый. Усё гэта горабрыць аб неабходнасці ішча і ішча раз прываваць увагу партыйных арганізацый да гэтага важнейшага пытання. Партыйныя арганізацыі абавязаны вятчэнца патрабаванне ЦК ВЛКСМ аб аднаўленні значэння кандыдацкага стажу.

Неабходна скончыць з існуючай аднабаскоў у рабоце з кандыдатамі. Вятмо, напрыклад, што ў альных партарганізацыях сак-тэа працуюць гурты па вятчэнціноў статута, але затое мала ўвагі ўздымаюцца прыкладноў кандыдатаў да актыўнага партыйнага жыцця, у друціх — наадарот.

Многія райкомы партыі скілаюць пелаконша партыі кандыдатаў і гэтым абмяжоўваюцца, маркуючы, што такія навалы рашаюць усю справу. Між тым сапраўднае большвейшае вятчэнца магчыма толькі пры пелаконша спалучэнні палітычнай вятчэнцы з актыўным удзелам кандыдатаў у партыйным жыцці.

Партыйныя арганізацыі абавязаны боўны каліпаціцца аб большвейшым вятчэнці кандыдатаў партыі.

За сумесную, дружную работу!

Масавыя абаронныя арганізацыі ў аднабаскоў з укаванымі партыі і ўрада пелаконшаваюць сваю работу, неабходнае ваеннаму падрыхтоўку прапоўнай да баявых умоў. У гэтай велізарнай рабоце, якая мае выключна важнае абароннае значэнне, вятчэнца і адназначна роля комсомола.

Пытанне становішча абароннай работы і ўдзелу ў ёй комсомольскіх арганізацый была прывесціна скаікава ЦК ЛКСМБ нарада загадчыкаў ваенна-фізкультурных аддзелаў абкомаў ЛКСМБ, кіруючых работнікаў Асоевіхіма і фізкультурны абласцей рэспублікі. Першым на нарадзе з дакладам вятупіў старшыня Брэсцкага абласнога камітэта па справах фізкультурна і спорта т. Фіалкін.

Па Брэсцкай абласці фізкультурнымі калектывамі ахопена 5.480 чалавек. За бачучы год нормы ГПА 1-й ступені здава звыш 300 чалавек, нормы ВПА — 170 чалавек. Лік спартыўных таварыстваў і пелаконша калектываў расце з кожным ілём. У бачучых раённых цэнтрах ствараюцца лыжныя басы з 200 парамі лыж у кожнай. Пачата абсталявання каткоў. Лыжамі забяспечваюцца таксама ўсе школы: поўк

ВЫБАРЧАЯ НАМПАНИЯ Ў ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЯХ БССР

БАРАНАВІЦКАЯ ОБЛАСЦЬ НАПЯРЭДАДНІ ВЫБАРАЎ

НА НАРОДНЫХ КАНДЫДАТАЎ!

Віце часта ў захадных абласцях БССР пачала барачная кампанія, мяне вылучылі на гэты выхад.

Выбарчы тав. Маславага запіўніў мяне і прывёў характэрныя прыклады вылучэння мясцовых кадраў на кіруючую работу.

Многа ўвагі я ўдзяляю агітацыі за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

Або хто не ведае Фроіма Ківавоча? Ён пры польскіх панах быў самым апошнім чалавечым у паселішчы.

Сара Гальзон, агітатар гарадскога пасяліва Івянец.

Светлы шлях

Сёлета зямля прынесла багатыя хары. З многіх дзесяткаў гектараў знята ўраджай зерных на 100 пузоў і больш.

Хітры Лабек змяніў тактыку. Абяцаў звышнорму вярнуць жніўце, і тады ён і многа грошай, калі толькі ён прызнаецца ў зробленым злачынстве і выхадзе сваёй саўзалежнасці.

Ужо ўжо за поўзень. Пёлы верасень пер даў за скарывацца халоднаму вясню.

Светлы і радасны шлях жыцця нам Сталін укажаў, — гаворыць т. Куневіч. — Галочка назаўсёды апышла ў нябыт.

Увечарыла. У гэты час людзі толькі што скончылі работу і збіраліся на сход. Сталята пытае, каго вылучыць кандыдатам у дэпутаты раённага савета.

— Дарэмна турбуешся, існавыможны пав, усеформа нічога не будзе. — Але мне прымельна, калі мы толькі раз размаўляем. Трэба-ж закончыць справу.

У Барыце а астаткі класаво-варожацкай мазады калгас распе і даўравацца. Жыццё ў ім бурна вярце.

— Устаючы, — чытаў старшыня суда, — што селянін Павел Андрэвіч Жэ-



Інструкцыйная нарада агітатараў на выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Прыводзіць сакратар партыйнай арганізацыі сталіні Баранавіцкага раёна тав. П. А. Міхалевіч.

БАРАЦЬБІТ-РЭВОЛЮЦЫЯНЕР

— Прывітаеце, пса кроў, — хто забіў пашага чалавека? — крычаў палкімарскі паліцэйскі.

Лезьяковіч, які працуе ў мясцы пана Дзялэшкі, з'яўляецца небяспечнай асобай 1, на матэрыялах следства, абнававаецца ў камуністычнай дзейнасці.

— Дарэмна турбуешся, існавыможны пав, усеформа нічога не будзе. — Але мне прымельна, калі мы толькі раз размаўляем.

— Устаючы, — чытаў старшыня суда, — што селянін Павел Андрэвіч Жэ-

— Дарэмна турбуешся, існавыможны пав, усеформа нічога не будзе. — Але мне прымельна, калі мы толькі раз размаўляем.

— Устаючы, — чытаў старшыня суда, — што селянін Павел Андрэвіч Жэ-

— Дарэмна турбуешся, існавыможны пав, усеформа нічога не будзе. — Але мне прымельна, калі мы толькі раз размаўляем.

— Устаючы, — чытаў старшыня суда, — што селянін Павел Андрэвіч Жэ-

— Дарэмна турбуешся, існавыможны пав, усеформа нічога не будзе. — Але мне прымельна, калі мы толькі раз размаўляем.

— Устаючы, — чытаў старшыня суда, — што селянін Павел Андрэвіч Жэ-

ВЁСКА ПЕРАД ВЫБАРАМІ

Сярох густых і пённых лясцоў Палібовай пунчы захаваўся пана вёска Дайнава.

Завана шрыцупе да выбарчых урнаў. Яны адзінадушна прагаласавалі за кандыдата ў дэпутаты Баранавіцкага абласнога савета Пятра Якаўлевіча Гарачова.

Кожны вечар у хатах гараць позна агні. У трох гуртках выбарчыя вывучаюць мудрую Сталінскую Канстытуцыю і знаяцца з біяграфіямі вылучаных кандыдатаў.

Паміж імямі выбарчага ўчастка ўбачылі на імямі выбарчых урнаў. Яны адзінадушна прагаласавалі за кандыдата ў дэпутаты Баранавіцкага абласнога савета Пятра Якаўлевіча Гарачова.

Толькі савецкая ўлада вызваліла ўсіх нас і адкрыла дарогу ў жыццё. Пачаў ужо і сцяпле-хутаране праўдзінны вліццё пікаваць да выбарчых кампаній і паліцэйскіх груп прыходзіць да нас на ўчастак.

В. Д. ДРАНО, старшыня ўчастковай выбарчай камісіі № 10 Івянецкага раёна.

480 выбарчых урнаў пашага ўчастка добра ведаюць сваіх кандыдатаў, і аргані-

З. Ф. ЮХНЕВІЧ, сакратар ўчастковай выбарчай камісіі № 10 Івянецкага раёна.

Так было...

(Успаміны былога палітзняволенага)

...1926 год. Мале перавалі з варшаўскай турмы для малалетніх палітзняволеных у макаўскую турму для дарослых.

некалькі дзён да выбараў усе тры рабочыя кандыдаты былі арыштаваны і кінуты ў карцэр. Мы ў турме паналі будз супроць гэтага беззаможна. Аднак нічога не дамагало.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

...1935 год. У панскіх Польшчы прынята новая канстытуцыя і выбарчы закон. Молдаўе да 24 год пазбаўляецца выбарчых правоў.

Таржаства савецкай дэмакратыі

Шноўныя Баранавіцкага абласці ладзіць для выбараў у мясцовыя савецкія органы.

У новых грамадзян СССР расце пачуццё адказнасці за ўраінае правядзенне выбараў.

Аб беспрэсметных часах панавання акупацыйнага ўрада ўсталяваўся такім чынам чыгуны тав. Кантрапект.

Імям толькі 14 месяцаў з таго пачатку іна, калі роўная Чырвоная Армія і спаряджаная савецкага ўрада вызваліла нашыя абласці ад нямецкага панавання.

Імям толькі 14 месяцаў з таго пачатку іна, калі роўная Чырвоная Армія і спаряджаная савецкага ўрада вызваліла нашыя абласці ад нямецкага панавання.

Імям толькі 14 месяцаў з таго пачатку іна, калі роўная Чырвоная Армія і спаряджаная савецкага ўрада вызваліла нашыя абласці ад нямецкага панавання.

Імям толькі 14 месяцаў з таго пачатку іна, калі роўная Чырвоная Армія і спаряджаная савецкага ўрада вызваліла нашыя абласці ад нямецкага панавання.

Імям толькі 14 месяцаў з таго пачатку іна, калі роўная Чырвоная Армія і спаряджаная савецкага ўрада вызваліла нашыя абласці ад нямецкага панавання.

Імям толькі 14 месяцаў з таго пачатку іна, калі роўная Чырвоная Армія і спаряджаная савецкага ўрада вызваліла нашыя абласці ад нямецкага панавання.

Імям толькі 14 месяцаў з таго пачатку іна, калі роўная Чырвоная Армія і спаряджаная савецкага ўрада вызваліла нашыя абласці ад нямецкага панавання.

Імям толькі 14 месяцаў з таго пачатку іна, калі роўная Чырвоная Армія і спаряджаная савецкага ўрада вызваліла нашыя абласці ад нямецкага панавання.

Імям толькі 14 месяцаў з таго пачатку іна, калі роўная Чырвоная Армія і спаряджаная савецкага ўрада вызваліла нашыя абласці ад нямецкага панавання.

Імям толькі 14 месяцаў з таго пачатку іна, калі роўная Чырвоная Армія і спаряджаная савецкага ўрада вызваліла нашыя абласці ад нямецкага панавання.

Імям толькі 14 месяцаў з таго пачатку іна, калі роўная Чырвоная Армія і спаряджаная савецкага ўрада вызваліла нашыя абласці ад нямецкага панавання.

Імям толькі 14 месяцаў з таго пачатку іна, калі роўная Чырвоная Армія і спаряджаная савецкага ўрада вызваліла нашыя абласці ад нямецкага панавання.

